

ВВЯЗДА

Орган ЦК і Мінскага Абкома КП(б)Б

ГОД ВЫДАВАННЯ XXIV

№ 128 (7010)
НЯДЗЕЛЯ
1
ЧЭРВЕНА
1941 г.
ЦАНА 15 КАП.

Прыём Старшынёй Соўнаркома СССР тав. Сталіным фінляндскага пасланніка п. Паасківі.
За датэрміновае выкананне поўгадовага плана.
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ:
Р. Сырнін. — Фармальны падыход да разгортвання лунінскага руху.
Сход актыва гомельскай гарадской партыйнай арганізацыі.

АРТЫКУЛЫ:
З. Ларысаў. — На Обальскім цагельна-чаралічным заводзе.
В. Дольскі. — Байцы-парашутысты.
В. Крамер. — Зрухі ў асяродку англійскіх камітэяў.
Я. Качан. — У Бялені зацігнулі саўбу.
С. Пятровіч. — Узорна даглядаць пасевы ком-сагіза.
В. Грыгарыка. — Раннія апошні і апазданні М. Горкага.

ЗНАТНЫЯ ГРАБАРЫ БЕЛАРУСІ.
М. Паслядовіч. — Балацун Анастасія.
ЗА РУБІЖОМ:
Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі (Даённік вайсковых дзеянняў).
Налет германскай авіяцыі на англійскія караблі.
Будуўніцтва амерыканскіх вайсковых баз у Грэнландыі.
Каміюне камандавання англійскіх сіл на Бліжнім Усходзе.
Наветраны налет на Дублін.

Маральнае аблічча большэвіка

Ленін і Сталін стварылі партыю большэвікоў. Яны выхавалі і вырабілі большэвікоў, як людзей асобага складу, як адрозненую пралетарскую армію. Комуністычная партыя — гэта партыя ювага тыпу, перадавы атрад рабочага класа. «Не ўсякаму дано быць членам гэтай партыі. Не ўсякаму дано вытрымаць нягоды і беды, звязаныя з членствам у такой партыі. Смысл рабочага класа, самы гадчы і барацьбы, самы ройнаперны адрозненні і тэрачыных намаганняў — вось хто, перш за ўсё, павінен быць членам такой партыі» (Сталін).

Вялікая мета — камунізм! — асвятляе ўвесь шлях большэвіка. Гэта мета, ізажыла ў праграме комуністычнай партыі, нахатна на самазданую працу, на тэрачыную барацьбу. Якую-б скромную справу ні рабіў член партыі на сваім пасту, — у святле вялікіх, субстанцыйна-рачытных задач вызвалення працоўных гэта справа напавядае вылікім зместам.

З яснага рэчыва вялікай мэты вынікае прыняццё большэвіка, прэравае яго лініі. Партыя Леніна—Сталіна вырастае і загартаваецца ў неперыядычнай барацьбе з апартызмам, з паталогіямі і хістаннямі пробуржуазных элементаў, з раслабленым скептыцызмам, з пэтым малавер'ем. Большэвік — гэта першы чалавек, скароні з асобага матэрыялу. Янаець моты, настойлівасць у дасягненні мэты, прэравае характары, беззаветнае служэнне народу — вось што, перш за ўсё, характарызуе аблічча большэвіка. Ён не з тых, хто асаджываецца і ў куцы. Партыя выходзіць з сваіх верхніх сферах рэсы актыўнасці, напару, імкнучыся руху ўперад. Партыя праз прыватныя рэмі, праз беспартыйныя грамадскія арганізацыі, выходзіць гэтыя рэсы на ўсім народзе.

Рэволюцыйны характар партыі большэвікоў наш народ стварыў магучую саветскую дзяржаву. Яна — прамет гордасці працоўных усёго свету. Яна ў большэвіка большай капітанасці ў свеце, няма нічога больш святага, чым рэмія, якая асвятляе, як маяк, усёму працоўнаму чалавечу. Большэвік — натрыт. Ён заўсёды паміць аб горах грамадзянскай вайны, якія адзікі жыццё, каб знішчыць ворагаў рэмія, калі яна была яшчэ слабая, калі саветскі народ толькі стаў на ногі, саўну паміж імі і капіталістаў. А цяпер большэвік гэту адрозненую смароту ўдэр на галаву асяжка, хто пасадзе на адрозненую рэмію ў расконе ісе сацыялістычных сіл, у расконе новай культуры.

Большэвік — слуга народа. Усе яго помыслы — аб народзе, аб ішчасці народа. Партыя выходзіць з сваіх сферах вялікую навагу і любіць да народа, як да крыніцы сілы і творчасці. У існасці, пераарыўнай сувязі з народам — сіла партыі большэвікоў і вожнага асобага большэвіка. Вяжыма яна Леніна і Сталіна ў гістарычную ініцыятыву мас, у іх рэволюцыйную творчасць нарадзіла і перамоу Кастр'чынскай сацыялістычнай рэволюцыі, і перамоу ў грамадзянскай вайне, у вайне з інтэрвентамі, і перамоу сацыялістычнага будаўніцтва.

Большэвік вядзе за сабой беспартыйных. Гэта яго абязвак, яго задача. Ён вядзіце іх сваімі асабасці прывідамі. Ён іх вучыць на справе. Праз большэвіка, калі пра іх іраці і яго жыццё партыя асвятляе камуністычнае выхаванне працоўных. Мы гаворым: большэвік прамага, асвятляе большэвіка... Гэта тым рэсы маральнага аблічча пралетарскага рэволюцыйнага, які ўнушаюць да яго давер'е беспартыйных і робіць яго кіраўніком мас.

Велізарны маральна-палітычны капітал наваціла партыя Леніна—Сталіна на шляху барацьбы за камунізм. Задача большэвіка — захоўваць і памнажаць гэты капітал. Маральна-палітычнае аблічча на раджа абляне большэвіка. Вобразы Леніна, Кірава, Смердова, Орджанікідзе,

За датэрміновае выкананне поўгадовага плана

ПРАДУКЦЫЯ ЗВЫШ ПЛАНА

Калектыў мінскай пачотнай фабрыкі імені Крўнскай датэрмінова — да 23 мая — выканаў п'яцімесячны план і даў прадукцыі звыш плана на 250 тысяч рублёў.

звыш сабекошт на 14 процантаў і павысіць прадукцыйнасць працы на 20,6 процанта.

Поўгадовы план выканан датэрмінова

Калектыў мінскай скарняжнай фабрыкі імені 1 Мая выканаў поўгадовую вытворчую праграму. Рабочыя абязваліся да канца паўгоддзя выпусціць на 700 тысяч рублёў звышпланавую прадукцыю і даць 100 тысяч рублёў звышпланавога наахлэння.

конваліць заданні мтарэскі скарняжных машын — член партыі тав. Дукерман, кандыдат КП(б)Б тав. Раціцкая і др.

Абязвацельствы дрэвапрадоўчыкаў

БАВРУЙСК. 31 мая. (БЕЛТА). Адрозненныя дыспрацэдыянтна, калектыў дрэвапрадоўчача камбіната ўдэр на сябе абязвацельства выканаць поўгадовую вытворчую праграму да 20 чэрвеня, пера-

выканаць заданне па павышэнню прадукцыйнасці працы на 6 проц., заданне II квартала на зніжэнню сабекошту перавыкананьні на 3,7 проц., дабіцца звышпланавай эканоміі ў 208 тысяч рублёў.

Агульнагарадскі сход выпускнікоў школ ФЗА

У Залённым тэатры мінскага парка культуры і адрозненна імені А. М. Горкага 31 мая адбыўся агульнагарадскі сход выпускнікоў школ фабрычна-заводскага адрознення. Прысутнічала звыш 1.500 наахлэн.

з іх асяродку і вучобу з пачатковымі граматыкамі. За час 6-месячнай вучобы, вучні прышлі дубрую практыку на новабудуемых мінска.

ПРЭМ'ЕРА ОПЕРЫ „КАЗІ ГОФМАНА“

Утара Вадзік ордына Леніна Дзяржавы тэатр оперы і балета БССР паказаў глядачам стапільнай каміі рэспублікі сваю апошнюю ў гэтым сезоне пастапоўку — оперу «Казі Гофмана» Оффенбаха.

хормейстар заслужаны артыст БССР А. Вельскі.

Па Мінску і рэспубліцы

Прыём Старшынёй Соўнаркома СССР тав. Сталіным фінляндскага пасланніка п. Паасківі

30 мая фінляндскі пасланнік п. Паасківі быў у тав. Сталіна з развітальным візітам у сувязі з яго ўходам з на ста пасланніка і асядам на рэмію. Гутарка прадаўжалася поўгадзінна.

На ўсесаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы

Усесаюзнае сельскагаспадарчае выстаўку 30 мая днём наведзіла каля 100 удзельнікаў агульнага схода Акадэміі навуц СССР. Яны ўважліва аглядзілі Галоўны павільён, павільёны Грузіі, «Зарню», «Механізацыя» і «Жывёлагадоўля». З вялікай цікавасці саўдзі вучоныя выступілі старшыні калгаса імені Сталіна. Сельскага раёна, Растовскай абласці, тав. В. І. Саўдзі. Скар'чотуваючы дасягненні перадавой саветскай навуцы і стагнаўскай практыцы, у гэтым калгасе ў мінулым годзе сабраў на 150 пудоў зярна з гектара.

дакладамі аб стагнаўскай мэтадах работ. У павільёне Беларускай ССР калгаснікі вивучалі аграрыі калгасаў аднаго з перадавых раёнаў рэспублікі — Тураўскага. У павільёне Кіргіі вивучалі ўвагу экскурсанты ўдалілі экспанатам арцелі «Бушувель». У новым павільёне Магдаўскай ССР групы наведвальнікаў падоўгу затрымаваліся за стэнда калгаса імені Сталіна, Разіскага раёна. Створаны пасля вызвалення Бесарабіі, гэты калгас у кароткі тэрмін дабіся вялікіх поспехаў, узорна правёў веснавую саўбу. У сале Куратуры пабудована школа, будаўства клуб, арганізаваны вачэрнія курсы для дарослых.

КАМЮНІКЕ

АБ ПАДПІСАННІ ПАГАДНЕННЯ ПАМІЖ СССР І ШВЕЦЫЯЙ АБ УРЭГУЛІРАВАННІ УЗАЕМНЫХ МАЕМАСНЫХ ПРЭТЭЗІЎ, ЯКІЯ АДНОСЯЦА ДА ЛІТОВСКОЙ, ЛАТВІЙСКОЙ І ЭСТОНСКОЙ ССР

На працягу апошніх месяцаў у Маскве адбыліся перагаворы паміж Урадамі Дэлегацыямі СССР і Швецыі па пытанні аб урэгуліраванні ўзаемных маемасных прэтэзій, якія адносяцца да Літоскай, Латвійскай і Эстонскай ССР. Перагаворы прывялі ў туху ўзаемнага разумення і закончыліся 30 мая 1941 года падпісаннем аднаваднага Пагаднення.

ДЗЕНЬ

ПАЗЬКАТРАМАЛЬНИКА БАВРУЙСК. На прадпрыемствах і на ўстановах горада створаны дзесяткі даведчачых асядоў па правярцы аблігацый дзяржаўных пазык. Выўдзены сотні вейгшыаў. За апошнія пяць дён ашчадзілі 252 тысяч рублёў.

ФРУКТЫ І ГАРОДНІНА ДЛЯ МІНСКА

Плодараднішная калектыў Міноградарства прыступіла да заахлэння дзгавораў з прэстай прадрадных расааарак паўднёвых абласцей Саюза на пастаўку Мінску свежых фруктаў, гародніны, багачых культур і вінаград. У канцы ліпеня магазіны горада атрымаюць першую партыю каауноў з Кіраваградскай абласці. Усёго будзе дастаўлена 1.500 тон гэтай багачай культуры. У Мінск будзе дастаўлена 700 тон памідораў і 100 тон ранняй каауны.

РУКАПІС ЭЛІЗЫ ОЖШКО

ГРОДНА. (БЕЛТА). У гістарычным музеі адрозненна новы адрок, прысвечаны жыццю і літаратурнай дзейнасці вядомай польскай пісьменніцы Элізы Ожшко. Сярод рукапісных асяпатаў — кнігі, карціны, асябстых рэчы нясемніцы — свахадзіны рукапіс твору «Над Немагам», які ядзюна выўдзён пры разборы архіваў.

БУДАЎНІЦВА ШКОЛ

БЕЛАСТОК. У гарадах і 300—400 вучняў. 8 пачатковых сярэдніх і 2 пачатковыя школы будуцца ў Валкаўскаму, Гродне, Лоскы і Паханаўцы будуюцца сярэднія школы. Кожаз з іх разлічана на вучэбнага года.

ВЫСТАУКА НАРЦІН СТАРШАГА ЛЕЙТЭАНТА ОЗЕРАВА

Захава. (БЕЛТА). У свабоды ад напружанай завой вучобы час старшы лейтэнант тав. Озераў заахлэняцца жывапісам. Яго кшці належалі карынамі «Гаварыш Тімашэнка на тале імкльвай лавіны конніцы», «Фой з беларыні на рацэ Пушчэ-Юксі» і інш. Днямі тав. Озераў заахлэняе новую каршыну аб Герой Саветскага Саюза тав. Байдоў. У каршыне адлюстраван хвалюючы момант — адважны герой узнімае над купалам варажка ДОТ'а чырвоны сцяг.

РЭСТАУРАЦЫЯ ДОМІНА-МУЗЕЯ АДАМА МІЦКЕВІЧА

У доміку-музеі Адама Міцкевіча пачаты работы па рэстаўрацыі філіяля, у якім жыла сам'я пісьменніка. Тут будуць выстаўлены асабасныя мэбля, хатняя бібліятэка, пераклады творы паэта, партреты Адама Міцкевіча і яго дзяцей.

НАНЦЭРТЫ У ЛАГЕРАХ

Захава. Вечарамі ў лагерах, калі байцы і камандзіры часоў Захава вяртаюцца пасля напружанай баавай і палітычнай вучобы, для іх паахлэняюцца каауарты, спяваккі, кіносеансы. Над беласенжэўнымі палаткамі гучаць мелодыі аркестраў, раздзюцца баадрэрыя чырвонаармейскія песні.

ПРАВЕРКА ОБЛІГАЦЫЙ НА ТЫРАЖНЫМ ТАБЛІЦАХ

На прадпрыемствах і ўстановах г. Мінска створаны даведчачыя асядоў па правярцы аблігацый дзяржаўных пазык. На адыму: работнікі 16-й ашчадчай касы А. Пушчэка за праверкай аблігацый прадозымак.

ПАРТИЙНА ЖИЦЦЯ

Фармальны падыход да разгортвання лунінскага руху

Імя азнаціна машыніста Нова-Сібірскага допа Нікалая Луніна шырока вядома сярод работнікаў Беларускай чыгуны. На чыгуны ён ужо вымаста паслядоўна Луніна, якія паказваюць прыклад любімых, беражлівых адносін да даверанай тэхнікі, сваімі сіламі выконваюць неабходны рамонт паравозаў, стрэлак, станкоў і абсталявання.

Луніны ёсць і ў паравозным дэпо Асілавічы. Машыніст тав. Лубаўскі расам са сваім напарнікам тав. Сельванам, узнагароджаным ўрадам медалю «За трынаццаць год», першым у дэпо ўзялі сцяг лунінскага руху. Іх паравоз адпрамыкі да працы ўжо не заходзіць у дэпо, неабходныя рамонтныя працы выконваюць сваімі сіламі. Любоўны догляд паравоза забяспечыў перавыкананне праблемных нормаў, дае магчымасць вады паздыт тэжэйвай вагі і эканомію паліва.

Па-лунінску працуюць таксама машыністы тав. Брот і Аляксеева, тавар тав. Кандратэў. Аднак, лунінцаў у дэпо Асілавічы яшчэ мала і толькі тав. што гэтым выдатнаму руху не аддаць адназначнай увагі кіраўнікі прадпрыемства.

Сакратар партыйнага бюро тав. Варонцоў пажала нам раз раённаму бюро і партыянаў аб разгортванні лунінскага руху. Але гэты раённы не ажыццяўляе за справу. У дэпо не забяспечана адукацыя роля камуністаў. Многія з іх не з'яўляюцца асабліва цікавымі асабіста лунінскага метада работы. Зусім пазіўна лунінцы там тым лічылі машыністаў-камуністаў Лейчук, Хаўронка, Гайсена. Зарэка сакратар партыянаў асноўнае гэтае камуністаў да ліку бракаробаў. Усе яны за апошні час запусцілі па некалькі выпадкаў браку. Ланускае браку ў рабоце і камуніст Грышчанка.

Чым аб'яўляецца гэтае становішча? Тым, што партыйная арганізацыя не займалася штодзённым плітаснем павышэння выдатнай роля камуністаў на вытворчасці, мала шчыльна тым, як камуністы даглядаюць асабіста, асабіста аб іх тэхнічным і культурным стане.

Тут нават дрэнна ўспялі са сутнасцю лунінскага руху. Галоўным вымяральнікам работы па-лунінску чамусьці лічыць не адукацыю і культурны стан камаўтаў, не асабіста адносін да тэхнікі, а тое, колькі пунктаў рамонтна запіска машыніста пры настановах камаўтаў па працы. Калі машыніст запіска мала пунктаў рамонтна — азначае ён лунінца.

Такая падыход да вызначэння лунінца азначае на-руку тым паравознікам, якія не класіфікацыя аб звароты і культурным стане камаўтаў 17 мая на працягу стаў паравоз № 2001. Машыніст Сікарэвіч паставіў паравоз брудным. Ён запі-

саў услуго 9 пунктаў рамонтна, але калі начальнік дэпо тав. Кунаеў аглядаў гэты паравоз, ён вымуша быў распісаць дэфектную ведамасць. У кнізе аказалася ўжо не 9, а 20 пунктаў рамонтна. Гэта не адзінаквы выпадак.

Начальнік дэпо тав. Кунаеў, памеснік яго тав. Сарычаў, старанна запісваючы пункты рамонтна, не робяць з гэтага неабходных выслаў, не павышаюць патрабавальнасці да пераважных паравознікаў, якія падрабана даглядаюць давераную ім тэхніку. Раўнадушна наглядае гэтыя факты і партыйная арганізацыя. У дэпо не ствараецца належная атмасфера прамайсловага ўдзялення на тых, хто дрэнна даглядае паравозы.

Не выклікаў у партыйнай арганізацыі трывогі той факт, што колькасць выдаткаў заходу паравозаў у дэпо на міжзаводны рамонт з кожным месцам расце. У першым квартале на правядзенне міжзаводнага рамонтна зрасходавана каля 2 з пазыўнай тысячы рублёў. Столькі ж зрасходавана ў анім толькі красавіку месца, а выдатка, што па гэту справу не аддускаеца ні адной капейкі.

Большасць выдаткаў заходу ў дэпо на міжзаводны рамонт адбываецца на прычыне вымяральнасці лунінцаў. У май з такім відам рамонтна ўжо заходзілі паравозы машыністаў Паўлюкоўска, Саймоніча, Барыя, Сідаровіча і другіх. Машыніст Шабуцькі наставіў свой паравоз на міжзаводны рамонт тав. што звароты кулёны механізм, машыніст Жыгальаў дапусціў праці паравоз.

Партыянаў і начальнік гэту давоў спаконна назіраюць гэтыя абуральныя факты. Прайшоў партыянаў і міма таго, што ў ліку машыністаў, дапусціліх міжзаводны рамонт, ёсць камуністы.

Большасць машыністаў, дапусціліх браку, пазіўныя неслі за гэта матэрыяльнае апакаліпсис. Гэтае права тут не прытрымліваюцца. Больш таго, у дэпо часта не гадваюць, хто канкрэтна віновік браку. Намеснік начальніка дэпо тав. Сарычаў за ўвесь час толькі аказ раз, 17 мая, устанавіў на чыёй віне запусціў браку.

Многія паравознікі слаба ведаюць элементарную справу, а некаторыя зусім не ведаюць. А без гэтага негэта працаваць па-лунінску. Зусім сціпна работу станаўляюць школы, таксама арганізуюцца лекцыі станаўляюць і інжынерна-тэхнічных работнікаў.

У дэпо Асілавічы часта бываюць сакратар партыйнага камітэта вузла тав. Лысецаў і начальнік палітдэпа тав. Фрыккіч. Але яны чамусьці мала цікавяцца станам лунінскага руху.

Р. СЫРКІН.

НА ОБАЛЬСКИМ ЦАГЕЛЬНА-ЧАРАПІЧНЫМ ЗАВОДЗЕ

У канторы цагельна-чарапічнага заводу № 37 тэхпарку тав. Герасіменка аддаваў распісаныя начальніку дэпа абпаду тав. Лысекову: паглядзець агонь, загрузіць 2 каморы...

Не прайшоў і гадзіны пасля гутаркі, як прыеб тав. Лысекаў.

— Як быць, — звартаецца ён да тэхпарка, — пас-жа няма шыбернай паперы. І сапраўды, шыбернай паперы на заводзе не аказалася. Ніхто не наклапаўся прывезці яе з траса. Пачалася мітусня. Людзі кінуліся хто куды: адны пайшлі ў клуб, другія пабеглі збіраць паперу па кватарах. Не спыніўся-жа на самой справе пуск гофманскай печы.

Справа загрузкі камер таксама ішоў вельмі марудна. Сацмыкі тт. Спрышко і Вельчкова пераважася:

— На двух сачынаў далі толькі 3 грузычкі, а трыба 4 грузычкі на апаго сачына, вось і стаім без справы.

Пуск печы быў назначан яшчэ на 15 мая, але пусцілі яе толькі 22-га са спазненнем на палы тыдзень, і тэ расправіліся тэхпарка паўнасна не было выканана: замест двух камер загрузілі тры каморы.

Не лепш абстаіць справа і ў кар'ерах. Скапленне работчых у анім часны па загагуючы гідны, паліне яе на азіяны казі, затопіліся кар'ераў і іншыя невадакі адукацыя ўдзяляюцца на прадукцыйнасць працы кар'ераў.

Яны свае нормы не выконваюць: замест 7 кубаметраў гідны на чалавек ані ў сярэднім даюць на 5,9 кубаметра. Або на кар'еры штодзённа недадаюць на 22 кубаметры гідны.

На вытворчасці цаглы заняты 3 прасы. Два з іх працуюць у 2 змента і 3-і — у адну. Маючыся на заводзе 4-ты прасы зусім не працуюць: у іх нехапае апапасты. Аніцх апапасты ўзяліся яшчэ ў мінулым годзе Віцебскае раселенае вучылішча металістаў № 2, але і па гэты дзень яны яшчэ не гадваюць.

Больш з працуючых 3-х прасы павінен даваць за змену 8.500 штук цагла, а фактычна ў сярэднім за дні працы ў май яны далі па 6.300 штук.

3-га па 21 мая прасы прасталі каля 60 гадзін. Асноўная прычына апапасты працуючых людзей і машыны кривоцкі ў дрэннай работе трактараў, якія скрапсваюцца на заводзе ў асіацы рухлівак. 3 6 трактараў (5 ХТЗ і 1 ЧТЗ) 2 з прычыны няспраўнасці зусім не працуюць. Астатнія працуюць з велькімі перабоямі. Віцебская МТМ іх дрэнна араментавала, а механік завола тав. Барышаў пры прыбыцці не правярну іх стал.

У многіх выпадках трактары працуюць з перабоямі з-за дрэннага догляду за імі і асабістай пазіўнасці саміх трактарыстаў. 23 мая, напрыклад, трактарыст Парышоў пусціў трактар у ход, напрыклад не заліўшы ў яго масла. У рэзультате выпаліліся 3 карычныя падышнікі, а прас № 1, які трактар абслугоўвае, прастаяў амаж палы дзень.

Анім з вучыч месц на заводзе з'яўляецца сумышляная гаспадарка. Сумышлянай пашпоўкі, абсталяванай сцялажам, на заводзе зусім няма. Цэгла сушыцца на зямлі, часткова пад навесамі, а ў разе рымадкаў проста пад адкрытым небам. Варта прайсці дажжу, і велькія колькасці сырца можа павасацца. Прапуская зольнасць сумышлянай пашпоўкі недастаткова.

Шуміха, ломка графіна, невякнанае расправіжэнняў, адукацыя сацыялістычнага саборніцтва — усе гэта прычына да таго, што завод не выконвае ватнага дзяржаўнага задання.

Па ідану ў май трыба было выпуціць 850 тысяч штук цаглы-сырца і 200 тысяч штук цаглы-абіду. Чарапіч-сырца трыба было выпуціць 145 тысяч штук і абіду—30 тысяч. Фактычна за час з 3 па 25 мая пашы-сырца выпуціцца 393.600 і чарапіч-сырца 34.200. Гадзавы прадукцыі за гэты час зусім не было выпуціцца, бо, як мы ўжо ўказалі, гофманскае печ была пущана толькі 22 мая.

Кіраўнікі Віцебскага цагельна-чарапічнага траса добра ведаюць аб дрэннай работе заводу, ведаюць і аб тым, што тут доўгі час няма дырэктара, але мер не прымаюць.

З. ЛАРЫСАУ,

(«Нар. Звязь»).

Цагельна-чарапічны завод № 37, ст. Обаль, Сіропінскі раён.

Байцы-парашутысты

Іны прышлі ў Магілёўскі аэраклуб тры месяцы таму на-зад: навуачныя са-радні школы, фабрычна-заводскіх вучылішчаў, маладыя работчы машынапра-прыемстваў, аспіцыты абароннай ра-боты. Настойліва стаі ўсваіваць зусім нова для іх ваенныя дысцыпліны. 3 не-прыраўнавана яны чакалі таго дня, калі, нарэшце, зробіць свой першы парашутны прыжок з самалёта.

Але каб стаць парашутыстам-байцом выспітым, сільным, адукаваным у баявой абстаноўцы дзейнічаць умела і рашуча, трыба было шматму вучыцца. Магілёўскі гарадскі савет Асабістай ўз'яўсёўскага агульнавайсковы парашутыку буючых парашутыстаў. Заняткі праводзіў вопытны камандзір—інструктар тав. Марквіч. Амаж кожны дзень у вольны час і рапной і вечарам можна было бачыць гэтых маладых людзей на тактычных вучэнях у полі, на занятках на танара-фаі ў лесе, за баявой стральбой у шры.

За два месяцы ўсе курсанты парашу-тныга падраздзялення адукацыі на пра-граме вараўнаважы стральбой ІІ ступені, ПШХ, тактыцы, танарафаі. Аўтарытэт наа камісія старанна правяраа баявую выучку буючых парашутыстаў і пры-шла да заключэння, што ўсе яны аду-кавалі асноўны агульнавайсковых вуча-дзяў гадзінна вучоба пад кіраўніц-твам дэжурна-інструктара парашутыста Ба-рысенка і тэхніка-адукацыя Барысенка.

Паступова ўзмацнялася і ўскладна-лася вучоба парашутыстаў. Некалькі вучэ-бных палётаў, аказаваных прыжкоў, паўга-ры не прайдзенага курса — і доўгачаканы дзень надшыў.

Парашуты ў жоўтых халатках зліты ў рад на белая палотнічка. Курсанты ста-павылі ў строй ілі самалёта, уважліва слухаюць загад аб першым прыжку. Ішчэ і яшчэ раз інструктар паамаінае, як правільна адзіліцца ад пашамінае, рас-крываць парашут, як трымаць сабе ў па-ветраным прастора, прыямляцца.

Самалёт палымае, набірае вышыню. Над галавой ўсімхае белы кула. Гэта Барысенка робіць пазаваным прыжком. Ён спускаецца павольна, са скальжэннем, і кожны яго рух Камісія аб'янае кур-самтам.

— Тав. Сталдароў, парыхтавацца! — следуе каманда інструктара. — Ёсць парыхтавацца!

Чаканым крокам Сталдароў надшы-шоў да самалёта, запітаў дазволу па прыжкоў у кіраўніка палётаў, спакойна сеў у кабін. Урач ківае галавой. Зна-чыцца, можна ліцець.

Дзесяці пікаўных вачэй накіроўваюць на ўшыню. Маторы збавіваюць аба-роты, у лесе становіцца піха, наступіла мінута трынаццаці напружання. На паш-каці самалёта павісяць чалавек, вільч, як ён выпраміўся, шпатуў у паветраае баязнене. Камісія ён копіцца ўна. Але вое-у ігннене вока мільганулі лініі страль-бы і баявая палёва паравоза захапалася, націгнулася, як паруч. Вечер надымаў парашут і павёў яго разам з чалавекам.

Сталдароў прыямляў, склаў парашут і радасны пабег да таварышу.

— Пабое, страшна было!—першым запітаў сустрэкаўшы яго курсант Ша-рамцеў.

— Добра, прыемна, нібы выкунаўся, — усхвалявана перадае Сталдароў свае ўражання.

У гэты дзень удала зрабілі азіямля-чыя прыжкі Паўшоў, Краўцоў, Ша-рамцеў, Шаўкаў і многія другія.

Пяты прыжок з парашутам быў груп-ны. Курсанты павіны былі спусціцца на парашуте з вятроўкамі, правагазімаі, гранатамі, зрабіць 12-кілометровы брас-коў, пасля гэтага спрысці з баявой зброі па трох мінутах і ў завяршэнне прайсці 6 кілометраў у правагазімах.

Гэта велькія задава набліжае заня-ткі парашутыстаў да баявой абстаноў-кі, апа нібы паводзіць велькі ўсёй напярэ-гняй агульнавайсковай і спецыяльнай па-дрыхтоўкі.

...У сніх камбінавах, з вятроўкамі, пракавацімаі, гранатамі група курсант-аў пракаваціма на дэмае поле. Тут іх ча-кае асадырліва асабістаўскіх самалё-таў.

Пачынаўся дождж. Неба запітнулі гу-стыя перапыналіхы хмары. Парывысты вецер мятэўся ў адкрытым полі, і здава-лася, што ў такую пару нельга буюць прыжкі.

прыжак з парашу-там. Між тым кур-самты прадаўляа рыхтавацца да прыж-каў, яны нібы не заўважалі ні дажджу ні ветру.

Вось ужо ўсё праверана. Парашуты заражаны. Машыны і людзі гадвы ў па-бег.

Самалёты павіна здымаюцца ад зямлі і буюць курс да месца высадкі парашу-тныстаў. Спачатку яны ліцець звышнім, затым выстыраваюць ў лесе роўныя лініі пад прамым вуглом. Эскрадыліа вільч начальнік аэраклуба тав. Татарцаў, ма-шынамі кіруюць лепшыя дэжурна-інструк-тары.

Жыхары вайкоўных вёсак з усіх ба-коў збегліся да палыны, шал якой павялі-ліся і пачалі кружыцца самалёты. Заіха-ка агульнавае рокаў маторав, азіацца здаеіт, што машыны павісялі на крылах і павольна плавучы па ветру. На крылах вымацаць людзі. Першым вышлі інструк-тар Камісія. Ён павінен раей аспіцыты быць па зямлі. Услед за ім прыжочны курсанты: Паўшоў, Шарамцеў, Ша-рамцеў, Сталдароў, Дубоўскі і другія.

Мощным рыўкамі вецер нясе людзей па палыны. Курсанты згінаюць ногі—вось-вось зьяля.

Іны падаюць па мяккі дыман травы велькі блізка адін ад аднаго, пагымаюць-да, быстра асабітаюць сабе ад парашу-таў і накіроўкі хапае сіл багучы ў хмы-ляк, але паказавіцца чыровны сігналь-ны сцяжок. Тут месца абору дэсанта.

...Стральковы асабістаўскі падразд-зяленні скрававаа і шоўкавай фабрыкі да-дэдалася за дзень аб прадастаічым груп-ным прыжку курсант-аў парашутыстаў аэраклуба і рашылі правесці з імі вучэ-бныя тактычныя вучэньні. Гэта яшчэ баяны падшыа баяны дух парашутыстаў.

Дарога аязкала пра лесе, рыв, узаранае поле. Група рабівацца на тры аддзяле-ні. Іны выходзіць у наступленне брас-ком на скрытых сплехах у густым хмы-зняку. Упердае аспіцыта дзейнічае дэ-зор. Старапа азіямлячы парашутысты і глыбокай яам, пусцючы буюнкі. І тэ-тэкі перакананымі ў тым, што «спра-ціўнік» не застануе заду замаскірава-ным, аны ідуць далей.

Але азіамне парашутыстаў аказавіцца блыю не дарма. Стральковы каманда шоў-кавай фабрыкі на чае з Аварыком, вярнуўшыся з хмызняку, устуділа ў «бой» з разведкай. Між тым адзіліцца Паўшова абходзіць хмызняк з боку вёскі І.І. адкрывае агонь па «ворату» і знішчае ўсе яго сілы.

Калі дэсант уступіў на роўнае поле, асабістаўскі імяна кінуліся ў атаку. Ім удалося захапіць у пашоў аддзяленне Пірсова. Тым часам Сталдароў са сваімі байцамі залег вядаль і пачаў абстрель-ваць «спраціўніка». Вёшы яроўную бар'е-раў з добра ўзброеным «спраціўнікам» уба-вляе бессэнсуючым. Але Сталдароў уба-чыў, што аддзяленне парашутыстаў на-чае з Паўшоўным астаюся ў баку ад поля бою, укрывае і паўзе да маста. І ён першы прадаўляў бой, каб апапасты ўвагу асабістаўскаў ад правага фланга наступлення, дань магчымае аддзяленню Паўшова падшыа да маста і «спра-ціўчы праціўніка».

Гэты хітры манеўр па ўмовах сапраў-длага бою каштаваў-бы жыцця Сталдаро-ва, але затое мот быў-бы ўзваран, зна-чыць Сталдароў рышываў не дарма. Ён прыняў зусім правільнае рашэнне.

Ноза вечарам скончылася дзвустарон-няе тактычнае вучэнне. Парашутысты стаміліся, але ўсё-ж браском прадаўжаў рухацца да лагчыны, дае абсталяван-бавыя шыр. Тут яны стралялі на трох мінутах, размешчаных у глыбіню на 300, 200 і 150 метраў ад агнявога руш-каў.

Было пярна. Аднак гэта не перахва-двала ў сярэдня. Краўцоў даў тры пана-дзіні з трох магчымых за 50 секунд. Ста-лароў, Пішоў, Бавааў і многія другія далі па два панадзіні. Камісія высо-ка адзіліца баявыя стральбы курсантаў.

Не падохлочы да мінутаў, парашу-тнысты быстра і правільна надзеі праці-ваць і зноў браском накіраваліся ў па-ход на 6 кілометраў. Гэтым яны закончы-лі выкананне пятай баявой вучэбнай за-дачы.

Б. ДОЛСЬКІ.



На тактычных занятках у Н-скай часці ЗахаВА. На адымку: малодшы сарвант т. Паля-каў (справа) і апапаст І. Якуціч.

Сход актыва гомельскай гарадской партыйнай арганізацыі

ГОМЕЛЬ, 31 мая. (Нар. «Звязь»). 30 мая адбыўся сход актыва гомельскай гарадской партыйнай арганізацыі. Астаў засядуаў каада сакратара гарадскога камітэта партыі тав. Баршчова аб выніках справаздач і выбараў партыянаў у пяр-вычых партыйных арганізацыях. Справа азначна-выбарныя школы паказалі, што партыйная арганізацыя настойліва ама-ганіцца за рэалізацыю раённаў XVІІІ Усеазаінай партыйнай канферэнцыі.

Партыйная арганізацыя на вытворчасці сталі сямей уваходзіць у справы пра-прыемстваў, працяўляць больш ініцыятывы ў паставоўцы і вырашэнні гаспадарчых пытаніяў. Справазначна-выбарныя школы адбыліся ва ўсіх пярвычых партыйных арганізацыях горада. 45 процантаў камуністаў, прысутнічаўшы на сходах, пры-вядло ўдзел у абмеркаванні справаздаччых дакладаў партыйных кіраўнікоў. Камуні-сты з усіх сур'ёзнасці і па-важлівасці ўскрываюць недахопы ў рабоце партыйных арганізацыяў, прапрыемстваў і ўстапоў, уносілі канкрэтныя прапановы, як палеп-шыць яе.

Цэнтральнае месца ва ўсіх выступлен-

нях займалі пытанні выканання раённаў XVІІІ партыйнай канферэнцыі, падыня партыйна палітычнай работы, павышя-ні ідэйна-палітычнага ўзроўня камуні-стаў, выхавання маладых членаў і канды-датаў партыі.

З выключнай актыўнасцю і па-важ-лівым палыхозілі камуністы да выбараў кіруючых партыйных органаў. У састаў партыйных бюро, сакратарат пярвычых партыйных арганізацыяў і іх намеснікамі выбары лепшыя камуністы, паказавшы сабе на практычнай рабоце. 65 сакратар-оў упершыню выбары на кіруючую партыйную работу.

Дакладчык звярнуў увагу актыва на тым, што ў разе пярвычых партыйных арганізацыяў нагадлаюцца факты парушэн-ня ленынска-лунінскага прыпына іды-відуальнага абоду ў партыю і буйней-шыя неахопы ў справе выхавання кан-дідатаў партыі. Гэтыя важнейшыя пы-танні партыйнай работы былі ў разе арганізацыі абійдзены.

Па дакладу разгартнуўся спрэчка. Усе выступавыя гаварылі аб выніках выба-раў і дзаяіліся вопытам першых крокаў работы новавыбараных партыйных бюро.

Р. СЫРКІН.

Зрухі ў эканоміцы англійскіх дамініёнаў

Вайна вымагала апапасты зрухі ў эканоміцы англійскіх дамініёнаў і калоній. Гэтыя зрухі знахочыць сваё вырашэнне ў выглядзе быстрага росту ваеннай інду-стрыі і ўзнікнення новых галін прамысло-васці. Гэты працэс носіць яроўнаважы характар. Алічавася з развіццём ваеннай індустрыі прыходзіць у азіямал галіны прамысловасці, не звязаныя з вайной. Гэты абстрактныя прычыны з сельскай гаспадарчы дамініёнаў і калоній.

Прадмышляная палытка англійскай буржуазіі характэрна тым, што дамініёнаў і калоніяў адрознівае роля аграрнага пры-дачка прамысловай метраполіі. Але перша імперыялістычная вайна і асабіста пяр-вапашна імперыялістычная вайна азіямляюць становішча. Англія імячана старэйшы ў імперыі глыбокі тым вайны, пераортарыць свае даблякі ўдзяніны, не даступныя для перапрыяцля, у ваенныя арэнасы.

Усё ў пачатку вайны 1914—1918 га-доў у Аўстраліі павісялі першым стале-цінага завода, а ў Канадзе — азіям-лічная прамысловасць і сундыдуаў-ніштва. У тым годзе колькасць прамыс-ловых прадпрыемстваў ў Паўднёва-Афры-канскім Саюзе ўзрастаа амаль у тры разо, а ў Індыі зрасталіся галіны прамыс-ловасці, якіх у гэтай калоніі раей не было.

«Новы курс» метраполіі ўваўне апапаст-ваў тым чаканям, якія ўскладзілі на вайну капіталістычныя кругі дамініёнаў і Індыі. «Мы ўступілі ў гэтую вайну, — заявіў канадскі азіям кароль Мак Мікан, — не па мерзаваных высоты маралі і не з праці дзярэнняў...» У гэтай прагматычнай на сваёй шчырасці заяве зааказана ўсё «кітка мурасця» прамысловай буржуазіі брытанскіх уладаніяў.

Да сваёй новай роля брытанскіх арэ-налаў дамініёнаў і Індыя павісялі ў а-дэстапной ступені парыхтававалі. Іны ўдзялі і параўнаўча развіццём расправоў-какі вугалю і жалеза і сталеліцейнай прамы-словасці.

Аўстралія мае багатыя сыравінавыя ре-сурсы — вугаль, жалеза, свянец, пшан-ка, рэзкія металы — і сталеліцейнай заво-да, прадукцыйнасць якіх, паводле вестак «Таймс», дасягла а пачатку вайны 1200 тысяч тон у год. Вайна паслужыла штуршок да развіцця ў Аўстраліі новах вытворчасцей — пчалочных прадуктаў, сігнетычнага азіям, азіямнай ішчэ.— да азіямчых гаручага з салінаў, да расправі-роўна ўсё іспуочных вытворчасцей (апа-пасты і пашы мезы, выправаўкі сталыхых выправаў).

У мугалым годзе ў Аўстраліі былі пущаны ў ход новыя азіямлічынны і аўта-мабільныя завода і ўзнікла пругчытацца цаглам на масовых матэрыялах вытвор-часць такмаў, праціпанкавых гарнат, пра-бораў для зейтнай артылерыі. Паводле даных «Нью-Йорк Таймс», аўстраліяскія авіявышныя завода ўжо ў канцы лета мі-нулага года дасягнулі гадавой вытворчасці 600 самалётаў.

Аўстраліяскія прамысловасць вымушае вятроўкі, куламеты, артылерыйскія гарма-ты, мінамётны, міны

У БЫЦЕНІ ЗАЦЯГНУЛІ СЯЎБУ

БЫЦЕНЬ (Баранавіцкая область), 31 (Нар. «Звязда»). На думцы сакрата Быценьскага райкома КПС(б) тав. Зіна і загадка райа тав. Лясана, сяўба новых культур у райне, за выключэннем пшні, закончана. Але на самой гэтай дэляк не так. Варта прайсці палях, каб пераканацца, што ў райне яшчэ сям'я...

У Даманавіцкім сельсавеце на сям'я ўжо завяла на палых работах асабліва аднаасобнымі гаспадарак. Селянін Ілья Даманавіч Нікалаў Бурдоня і ягоныя дзеці, другі селянін Ішка Даманавіч — распачалі пасадкі бульбы. У сям'і Грыбнева не праступілі да сяўбы саасобна Салона, Іван Райка, Іван Дешка і многія другія.

Дзесяты сям'яны гаспадарак не выключылі ў полад таксама ў вёсках Дабраня і Чамалы.

Чыгалеўка займаецца тут сельсавец? арышны сельсавец камуніст тав. Палай часта сядзіць у райныя цэнтры на роз'ях народы і сходы, а ў вёсках працягвае і не бывае, не ведае, што там робіць.

Каб бліжэй перад раённымі арганізацыямі мінімізіраваць, сельсавец яшчэ мае даў хаўсавую зводку аб заказаных сяўбах аднаасобнымі гаспадаркамі, шэр сакратар сельсавета тав. Базіля Явасіянца, што яму ў райне казалі: «Не чакай, пакуль аднаасобныя закончыць работы. Дай зводку аб заказаных сяўбах».

Ну, мы і склаў такую зводку, — вяртае тав. Казіля, — хоць многія лезлі яшчэ сям'я.

Даманавіцкі сельсавец — не выключэнне. Сяўба яравых не закончана яшчэ ў

разе іншых сельсаветаў райа. Напрыклад, у вёсках Долга, Долгаўскага сельсавета, каля 50 сям'яных гаспадарак толькі праступілі да апрацоўкі пшні пах абсе і ячменю. Калас імяні Сталіна да гэтага часу не выкапаў пшана пасадкі бульбы. У райне сарвана сяўба траў як на пасенне, так і на кармы жывёлы. Паводле пшана, 6 калгасаў пашыны былі пасаджаны канюшнямі на плошчы 60 гектараў, а паловаў асяго толькі на плошчы 28 гектараў. Асабліва хронна з пашавам канюшнямі і вікі ў калгасе імяні Барышылава, Гавеніўскага сельсавета.

Недасуццёвая заяўка сяўбы аб'явілася перш за ўсё адсутнасцю ўскага кіраўніцтва палых работамі з боку партыйных і савецкіх арганізацый райа. Калі, скажам, у пачатку сяўбы гэтым пытаннем сур'ёзна займаўся і ў райкоме партыі і ў выканкоме райсавета адукацыі і працоўных, дык пашава канюшня і перастаў ім цікавіцца. Важнейшая пашава-гаспадарчая кампанія пущана на самацёк.

Ва ўмовах Буневскага райа даўно час пашава сяўбу грэцкі і праса. Пашава культуры ў райне складала 20 процантаў да агульнага пшана воснавой сяўбы. Аднак ні адзін калгас і аднаасобны гаспадаркі не пачалі сям'я пашава культуры.

Адсутнасць дагледжаных клонатаў аб будучым уражэй сказана і на логічнае да пасевамі. Азімае жыта выраста ў 10—11 см. Трэба пашава працягнуць, асабліва на пасевных участках азімых культур. Але прапалка таксама яшчэ не распачата.

Я. НАЧАН.



У Брыгале Старавітова калгаса імяні Дзяміна, Даманавіцкага райа, талітрук Н. Бандарона чытае газету з пашавай СНК ВССР аб прагрэсывай апрацоўцы на мяшчынах. Фото І. Калодзіца.

Узорна даглядаць пасевы кок-сагізы

Працяглая і калонная вясна гэтага года неабходна атрымаць высокае ўраджэй ў кок-сагізы, але не спыніла буйнага роспусцежы. Таму свочасова і быстразорганізацыя работ на талітрук да адукацыі і працоўных.

Працяжка перадавых калгасаў, вопыт ахаваўшаў — уласнікаў выстаўляючы, то высокае ўраджэй кок-сагізы заваяваў перш за ўсё ў умовах ўтрымання плантацый у рыхлым стане і яварнай чыстасце. Орданансав тав. Якушкі з калгаса «Панікоўка», Смаляніцкага райа, брыгатыр тав. Казіляў з калгаса «13 год Кастрычніка», Рагачоўскага райа, брыгатыр тав. Гарбачоў з калгаса «Заря», Вышэўскага райа, забяспечваючы высокае ўраджэй таму, што забяспечылі даглядаць і апрацоўваць плантацыі кок-сагізы.

У тых-жа калгасах, якія неахайна апрацоўвалі даглядаць плантацыі, а ў саасобных калгасах зусім загінуў. На азі, такія-ж адносіны да пасеваў кок-сагізы наліжваюцца ў асобных калгасах і сям'я. Так, калгасы імяні Дзяміна і «Рассвет», Рузскага райа, не працягнулі міграцый на плантацыях кок-сагізы.

Кок-сагізы ўплываю на расці кок-сагізы, якія забяспечваю пад ёю, прасохваю або ўсыхваюць у зразжымліва. Таму азім з важнейшых апрацоўваць плантацыі кок-сагізы даглядаць і апрацоўваць.

Спелую шароўку трэба правозіць на талітрук 3—4 сантыметраў салмакі (траву), з асаблівай стараннасцю сям'я за тым, каб не патрымаць расліны ў ўражэй шароўку. Шароўку неабходна закончыць у 2—3 дні праз некалькі дзён пасля першай шароўкі, як толькі вясняная бачаная раслі пасеваў, правозіць шароўку міграцый на талітрук 5—8 см, набліжваючыся да радка, але не вранючыся раслі.

Кок-сагізы ў першы час росту развіваюцца вельмі марудна і не ўстае зямля з пшанаўскага. Таму ў гэты перыяд у патрабуе самага стараннага дагляду, азначасова з другой шароўкай, па меры

наліжваючы пшанаўска і ўчышчэння глебы на плантацыях правозіць рыхленні міграцый і прапалкі ў радках. Плантацыі кок-сагізы пашыны быць увесць час чыстоты ад пшанаўска і ў рыхлым стане.

Пры прапалцы асобную ўвагу трэба звяртаць на знішчэнне азімага пшанаўскага — неаучуканоскага адувацтва. Гэты трэба выкароўваць на глыбіню не менш 15 сантыметраў, падразаючы нажом-доматкам. На плантацыях кок-сагізы трэба рабіць не менш двух выкароўвак неаучуканоскага адувацтва; у першай утварэння расеткі, казі яго ўжо лёгка адрозніць ад кок-сагізы, і ў часе бутанізаванні раслін. Адувацтва засмечвае пасенне і каронны культуры.

Міграцыйны рыхленні правозіцца наступнымі прыладамі: аднаароннымі культыватарамі маркі «ПК» і культыватарам баранай Ташкенскага завода, а тымсама коннымі мнагаронным культыватарам — раслінацэлем маркі «КР-С» і конна-трактарным — «УК-М».

Аднааронны культыватар маркі «ПК» прызначаны для рыхлення міграцый на глыбіню ад 4 да 15 см. Пры мэдзім рыхленні ад 6 да 8 см. на культыватары ўстаўляюцца дзве аднааронныя ланцы-брыгаты і адна двухаронная — на сярэднім гравіле. Пры больш глыбокім рыхленні брыгаты знімаюць і работу выконваюць толькі адной двухароннай ланцай. Дзяміна прадукцыянісця гэтага культыватара на адным кані пры 2-х рабочых — ад 0,8 да 1,2 гектара пасеву кок-сагізы.

Конны культыватар СКЗ Ташкенскага завода з двума аднаароннымі ланцамі прызначаны для мэдзіма рыхлення гайной ной і 4—6 см. Для гэтага на бакавых ланцах яго ўстаўляюцца дзве аднааронныя ланцы-брыгаты: адну з ланца боўка на 5-е гравію (ад ховага кола), другую з правага, па 4-е гравію. Перад устаўляюць брыгату неабходна лязо коннай і іх адрозніць на 7 см. Для рыхлення на 10—12 см. на культыватары ўстаўляюцца пшанаўска культуры. Прадукцыянісця гэтага культыватара таксама-ж, што і культыватара «ПК». Культыватар «КР-С» пры мэдзім рыхленні ад 4 да 8 см. за адзін праход апрацоўвае чатыры міграцый, а больш глыбока (ад 12 да 15 см.) і пры падарожжы — два міграцый. Прадукцыянісця гэтага культыватара пры па-ры коней і 2-х рабочых — 4—6 гектараў у дзень.

С. ПЯТРОВІЧ.

ст. аграном па навучнасавецку Нарманска БССР.

НА БАЛОТАХ ЯРКІЯ АГНІ...

Больш сава не плача, не рагоча
У сімні ішчымні сям'яны.
І не высе вогнь тут апаўночы,
І не мые больш тут вядзьмаку.

А былож у казпы, у паданні—
Тут гуляў чорны, лезуны,
І блукалі людзі, нібы дзаны,
Бліск з няголай да трыны.

А з балота, з сіняе ракіты
Прыбраўся голда да сіла:
За плячымі майстра, ў латах світа,
Гаспадарыў голда іа стала.

Памятаюць сосны, сосны чужы
Восіці, поўны голы і блы,
Як пыталі долу і азыці
Нашы прадкі, нашы дзяды;

Як азязла прасяя мувала
На зары, прасяеўшы на суку,
А таго не ведала, не знала,
Што людзей чакае на вяску;

Што надыйдуць гоцы залатны,
Што жыццё агае марты, сны...
Бышчамы філасофы сівыя
Стеркі прасяеі іа сосны.

Старыкі прасяеі, праталіці
Чорнае Палессе ў ты дні.

..А паўнока рагочыць, звоняць далі,
На балотах яркія агні:

Хмылікі ў кастрах гарача на ўлесці,
Каб жыццё пад сонцам расціла,
І маё ачыўнае Палессе,
На вайну з балотамі пайшо.

І младуца роўна магістралі,
Толькі гора-торкае, бяці,
Каб чарошні-вішні расцілаці,
Пашаваці абліскі ў саду.

Каб лугі шумелі, азімелі,
У прасках пахі іа расі,
Каб ішоў азыр засяліці,
На пуду раслі каб бурці.

Каб разліў асімі і жытвішчэ
Унімаіць ка небу, да зары;
Каб у вецар пеллы ды маёны
Не знісілі нудна камары;

Каб пашоў пра волю ды пра долю
Ашчыўка, як ітупці, за сію,
Каб пшупком чарочух і талоду
Нам дарогі ўстала, замая.

А таму рыхліці воістра точаці,
І скіры точаці грабары.
І ад ратнараця аж да мочы
Звошці роха працы ў бары.

Антон БАЛІВІЧ.

РАСПІРАЮЦЬ ПАСЕВЫ ГАРОДНІНЫ

ВІШЭСЬ, Калгас «20 год Кастрычніка», Вішэўскага райа, запача распіраць пшанаўска пасевы гародніны. Пад гародніну апрацоўваць 44 гектары. Большасць парывоў рама пшанаўскага ў парывоўні з мінулымі годам на 800 штук. Калгас прадаў ужо каля адной трыны рашай гародніны — салаты, радыскі і гурку.

Калгасы прыгараднага Вішэўскага і Батушэўскага райаў засяваюць у гэтым годзе 1.100 гектараў пад агародніна

культуры — на 100 гектараў больш, чым у мінулым годзе. Закаладзена 17.500 парывоўных рама. Пасадка рашай гародніны на плошчы 518 гектараў ужо закончана. Пачалася пасадка пшанаўскай і папайтараў. Калгасы Вішэўскага райа дадуць працоўным горада звыш 7,5 тысячы тон рашай гародніны.

Намж агароднымі звенямі разгарнулася сацыялістычнае сааборніцтва за атрыманне высокага ўраджэя.

Лён выпашу ў блачку

НЕСВІЖ, Патрэбная пашававай партыі і ўраба аб дадатковай апрацоўцы працы, калгаснікі райа праступілі да другога этапа барацьбы за высокі ўраджэй. 59 калгасных звеняў сааборніцтваюць за звышнанавае ўражэй ішоу. Льнавоўчае звяно калгасніцы Елванты Чухель і сям'яны гаспадары арцы імяні 17 верасня абавязалася атрымаць на 8 цэнтараў

льнавоўскага гектара. Лён пасевы чыстааронным насеннем, на добра апрапанавай і добра ўгноенай глебе. Праступлена да падкоркі ішоу. Спдаба іа дасягнуа 5—6 сантыметраў вышні і ўжо вышла ў блачку.

Добра патрымаўся да прапалкі ўсё 7 звеняў калгаса імяні Калініна. Яны пачалі падкорку ішоу.

вала іх і Анастасія. У першы дзень масавага выхату на балота іа выкадала 19 кубаметраў, на другі дзень — 20, на трыні — 25. У наступны дзень па яе рахунак было запісана ўжо 36 з паловай кубаметраў. Але амаць заўбедзі кубаметры абганіць яе на два, на тры кубаметры. І толькі ў рашаючым дзень сааборніцтва Анастасія Балацун, нарашце, перамагла вонятнага грабара-мужчыну. Сорак кубаметраў торфу выкінула яна на край каліні ў той час, калі Манько выкінуў толькі 38 кубаметраў.

— Цяпер яе нішто ў нашым калгасе не абганіць, — пайшла ў часе абега па вярка. — Жанчына іа маладая, дужая, ад валома не. Бачыла яе канаш ішчэ леша за Івана Манько. Дык іа ах іго, ад балыці і пачулася.

— Нейка-ж тут патрэбна навука, — умяшлася ў спрэчку Ахрэм Лахадэр. — Сіла тут патрэбна — і ўсе. Заўтра я сам баруся з ёю паспаборнічаць.

І толькі адзін чалавек не ўмешваўся ў спрэчку. Гэта быў Іваў Манько. Мочкі паданой ён да катла з тлустым супам, жоўны пашаў сваю талерку. Сеў на кунію і, ні на каго не пазіраючы, стаў сці.

Пашаўра Ахрэм Лахадэр з'явіўся на балота раней за ўсё і стаў рываць на ўсё сілу торф. Мужчыны адрозу перакінуліся на іго бок, у той час калі жанчыны з трымамі сталі пашаваць на Анастасію. Але Балацун прывяла ўнучку іна і сааборніца. Кожны рух не, знава-пена і пашаваціна. Як маглі гандзі-ліца, важкімі паігамі вылазці з канавы торфу. Глядзілі надзіва адкосы падбіралі ад сонца.

Гэта-ж знавалася сааборніца і ўнучка прапашаў Іваў Манько. Але гэта быў толькі азырны выхад. Чыровы пераходны сцяг аспрачываў ужо не ён адзін. Малады дужы Ахрэм Лахадэр мочы абганіць думкі казаснікама, што ён

працуе леша і за Балацун і за Манько. І хто ведае, можа ўвечары выміцца такі чалавек, які перакрые іх усіх трох!

Але Ахрэм Лахадэр выбіў са стору барацьбы іа сцяг ішчэ заўвага да вярка. Яго трышчыметравы ўчастак быў скрыўлены і ўправа і ўлева. Алюскі пшанаўскае вылізаны камякмі торфу. Балацун абуралася таёю неахайнай работай, але іа забяспечыла сааборніца:

— Ты, Ахрэм, няправільна робіш падкорку. Во глядзі, як трэба ставіць падкорку.

Ахрэм Лахадэр усмінуўся:
— Куралі пачало вучыць курыцу! Без цябе ведаю!

— А вое і не ведаеш! Прыгледзіся, як працуе Калжуд Фёдар. Табе не сорам пашаваціна і ў нашых дзятчат — Параскі Калжуд і Аўдоты Балацун.

— Добра, добра, бывай здарова, — бурнуў Лахадэр. — Увечары мы напашаваем, як ты і твае выхаваныя прапуюць...

А Іваў Манько ўсё капаў і капаў. Анастасія Балацун схаміянулася і рушыла іа рамаўшала з Ахрэмам, Манько мочы абганіць яе на кубаметр. Як не старалася сям'я Балацун пашаваць на балота раней за Манько — ён гэта не ўдалося. Шмат, вельмі шмат часу, здавалася ёй цяпер, было патрачана па тое, каб пашаваць парову, падразаваць сідэлашце дзятчат — сям'ю і двум менавітам братам. Ды і не вельмі спадася, асабліва пасля таго, калі Манько папярэдзіў, што «заўтра сцяг будзе стаць на маёй канаве».

Кожнай рашай, торжэй і шчасліва, што прапашаў не слаба, а нават леша з многіх мужчына, іа вельмі ўспіхала яго над трышчынай канала. Адрозлі гэты сцяг пашаваціна бачаць з дарогі, што высянана праз вельміраўнавае балота, бачаць калгаснікі «Сейбга», што прапуюць на той бок

Раннія аповесці і апаваданні М. Горкага

Усебі, хто на-спраўдну любіць Горкага, несумненна, з радасцю сустраёў выданне зборніка яго збытых апаваданняў і новую публікацыю яго першай вялікай аповесці). Пашаўшыся аднойчы на старонках правінцыяльных газет (галюўным чынам «Самароўскага газет», «Нижне-горскага ляска», «Волгара»), журналаў і зборнікаў, гэтыя творы не былі потым уключаны патрабавальным мастаком іі ў адно са збораў яго твораў і таму аста-ліся не відомымі шырокаму кругу сучас-ных чытачоў.

Вялікая частка ўноў апублікаваных твораў адносіцца да першага дзесяцігоддзя літаратурнай дзейнасці Горкага. Гэтае дзесяцігоддзе, як вядома, прыпадае на тры годзі калі, па вызначэнню В. І. Леніна, у нашай краіне пачынаўся пратэтарскі перыяд масавай рэвалюцыйнай барацьбы, на чале якой ішла рэвалюцыйная сацыял-адемакратыя, «барасьбіты, гашалата бою, будзіцелі, званары рэвалюцыі».

Малады Горкі прашоў у літаратуру поўны янавісці да буржуазна-патрыятычнага катэ даду, літаратура для яго — збор барацьбы супроць гэтага даду.

Юнак Горкі ўжо ў пачатку сваёй літаратурнай дзейнасці выступіў як барацьбіт за чалавека, за яго права на пра-цу і свабоду. Творчасць яго асветлена глыбокай мыслію, поўна гнеўнага пра-гата і зацікаў да барацьбы супроць нясправядлівасці, тупога кансерватызма і ўсёй умоў, зьяявоўскачых і зневажачых чалавека.

Увасвівае вывучэнне ранніх твораў Горкага вельмі пашаваціна. Перш за ўсё даўляе бачнае жыццёвае вопыта тав. дна пісьменніка, разнастайнасць тэм, шырыня ішоўнага зместу яго творчасці. Разумнае і нарэальнае воека мастака ахапляе адносіны амаць усёх сацыял-ных слабаў тагачаснай Расіі. Перад чыта-чом праходзіць баскі і абытвалі, жаб-раці і кунцы, «галдаючыя з Расіі», рэ-валюцыянеры і ашчытныя духам» ра-ісцікі ітэлігенцы. І амаць бачнае пра-маў і фірм літаратурнай творчасці: на-рыс, казка, легенда, сказанне, алегорыя, жанравая карцінка, маленькае апаваданне і вялікія палюўны аповесці.

У гэтых першых аповесцях каліткі і зарысаваных дэтка пашаваць правозыці выдатныя твораў, якія выхомя зараз ко-ж-наму пісьменнаму чалавеку. У многіх з іх, у асаблівасці такіх, як «Два баскі», «На солі», «Выключны факт», «Устра-ка», знайдзі сваё адлюстраванне і са-праўдныя факты з біяграфіі пісьменніка.

Перад намі старонкі, поўныя сапраўд-нага жыцця, напісаныя рукою сапраўдна-га мастака. Чытаючы і перачытаючы за-бытае, чупе малады годзе Горкага, годзе страгнага і пераконанага ворага ўласні-кага даду.

Паказваючы «за і бруд жыцця, хлус-ню і жорсткасці яго», Горкі ўзьявляе чалавека, «мюнага духам», бунтаўчыга і пратэстаўчыга, жыццё якога «шоўна буйных расадней, прыгожага ішоу, год-да ўпраметва». «Трэба, каб празраці сляпыя, якіх так многа, трэба, каб усе людзі з жахам і ашчэнасцю ўбачылі, як труба, несправядліва і агіна і жыццё» («Гадзішнік»). Страшныя праўда жыцця ў тым, што маці вымушана прадаваць сваё дца, каб даць асвету дзетам («Жанчына з бланкітнымі вачыма»); драгнашчадыва хлупчыні кітацця пад ногаі коня кунша, каб выратаваць бліжэй ад галоднай смерці — «калі задушаць — грошай дадуць» («Каша»). Гандлар да званты пашаваціна і здэкаваціа над дзібм толькі таму, што той безбаронны і галодны («Зло-дзей»).

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»), няхай няшчасны і зацпаваны Рышкэ кідаюца ў рэчку («Віцёк»), а за-

Гулі да гэтай праўды сямьнікі мш-чаліні, іау ўтэльна і цёла, ён даўляе танным багатаўдучым сваёю жыцця ало і бруд ашчытны рачаснасці. Няхай пратэстуе апрабавана і у правах чалавек а жанка і маці («Сон Кола», «Свабод-ныя дні»), няхай пратэстуе зьявжаданя і ўтапачана ў грас дзятчына («Пра-дзіжне»),

З а р у б я ж о м

Вайна ў Еўропе, Афрыцы і Азіі

(Дзённым военным дзеянням)

На англа-германскім фронце адзначаецца некалькі актыўных апяўняў. У ноч на 31 мая, паведамляючы ў зводцы германскага камандавання, германскія самалёты падарвалі бамбардзіроўніцкі парк на захаднім узбярэжжы Англіі. Германская падводная лодка патаніла тры англійскія парохы.

Як перадае агентства Рэйтэр, германскія самалёты ўпершыню за некалькі апошніх тыдняў срабілі на Ліверпуль.

У басейне Міжземнага мора найбольш жорстка баі вядуцца паранешаму на востраве Крэт. Германскія войскі, укаваючы на ўзбярэжжы германскага камандавання, з'яўляюцца з германскімі парашутыстамі, якія знаходзяцца ў вачэйнах Германіі. Другія часткі германскіх войск прадаўжаюць працоўна ў паўднёвым напрамку. Разам з германскімі войскамі, адзначаючы ў зводцы італьянскага камандавання, у аперацыях на востраве Крэт удзельнічаюць таксама італьянскія часткі. Згодна каміюне англійскага камандавання, англійскія войскі, аперуючыя на востраве Крэт, пачалі свае пачыны і зноў нанеслі цяжкія страты германска-італьянскім часткам.

Агентства Гавас-001, ссылаючыся на паведамленні італьянскіх газет, перадае, што англа-французскія войскі, якія знаходзяцца на востраве Крэт, аткаваюць з усходу і з захаду, пачалі агульнае наступленне. Літэра, прадаўжае агентава, што англійцы паспрабуюць умацавацца ў цэнтральнай частцы вострава, пад лямінацыю горы Пятрыні і Асіці, адлегласць вышыняў 2500 і 2200 метраў. Англа-французскія войскі, пачаў далей агент-

тва, змогуць атрымаваць з мора зброю і харчы дзякуючы таму, што ў іх руках знаходзіцца база Масара на паўднёвым узбярэжжы вострава. Італьянскія газеты, ссылаючыся ў заключэнне агентава, не ўтойваюць, што барацьба за Крэт можа быць яшчэ працяглай.

У Паўночнай Афрыцы, у раёне Тобрука і ля Солума, адзначаюцца дзённымі патаўжэньнямі. Згодна зводцы германскага камандавання, германскія войскі аблілі атакі англійцаў, якія прабавалі прарвацца з Тобрука. Германскія самалёты, гаворыцца далей у зводцы, бамбардзіравалі ўмацаваныя пазіцыі англійцаў каля Тобрука і абстрэлі іх кулямётна і скажэнні англійскіх войск. Англійская авіяцыя пацягнула бамбардзіроўніцкія аперыі пунты германска-італьянскіх войск у Кірэнаіх.

Ва Усходняй Афрыцы ваяўніцы аперацыі паранешаму разгортваюцца ў абласці Газа—Сідэма (Паўночна-Заходняя Абісінія) і ў раёне асэр, на поўдзень ад Адыс-Абебы. Згодна зводцы італьянскага камандавання, італьянскія гарызоны прадаўжаюць супраціўляцца ўсё больш удмажваючы націску англійскіх войск.

У Іраку англійскія войскі, якія працоўваюць ад Басры на поўнач, занялі 30 мая пункт Хан Нукта, які знаходзіцца прыкладна ў 30 кіламетрах ад Багдада і ў 150 кіламетрах ад Тіфліза. А ў ноч на 31 мая, перадае агентства Рэйтэр, англійскія часткі дасягнулі вачокі Багдада і працілі ў прыграныццёвай частцы Ірака. Ірацкая армія, паведамляе далей агентства, звырнула з прасібай аб перамір; Рашыд Алі Гайтані і яго бліжэйшыя пачаткі пакінулі Ірак.

31 мая. (ТАСС).

Ад'езд англійскага консульства з Сірыі

ЛОНДАН, 30 мая. (ТАСС). Карэспандэнт агентства Рэйтэр перадае з Хайфы, што англійскі віцэ-консул у Бейруце перасек сірэйскую граніцу і прыбыў на аўтамабілі ў Палестыну. Англійскі консульскі састаў поўнамоцна выехаў з Сірыі.

Дэманстрацыі ў Сірыі і Ліване

СТАМБУЛ, 31 мая. (ТАСС). Газеты паведамляюць, што за апошні час у выніку недахопу прадуктаў харчавання ў многіх гарадах Сірыі і Лівана стыхійна ўзніклі масавыя дэманстрацыі. Урад Сірыі атрымае тэлеграмны з многіх гарадоў аб трыумфальным стане ў сувязі з недахопам хлеба.

Каміюне камандавання англійскіх сіл на Бліжнім Усходзе

ЛОНДАН, 30 мая. (ТАСС). Агентства Рэйтэр перадае з Каіра каміюне камандавання англійскіх сіл на Бліжнім Усходзе. У каміюне гаворыцца, што на працягу ўчарашняга дня на Крэт былі дасягнуты наватарныя пяхотныя новыя германскія наватары. Увесь дзень прадаўжалі актыўныя дзённымі пікіруючыя бамбардзіроўніцкае. Англійскія войскі пачалі свае пачыны і зноў нанеслі цяжкія страты праціўніку.

У Ліві становіцца аставацца без перама.

У Абісініі аперацыі ў раёне асэр і захадняй частцы фронту разгортваюцца здавальняюча.

У Іраку працоўвалі англійскія войск ва ўсходнім напрамку пасля заняцця 28 мая Хан Нукта замаруджана ў выткі паводкі. Англійскія часткі, працоўваючыся на поўнач, занялі пункт Ур.

31 мая. (ТАСС).

Налёт германскай авіяцыі на англійскія караблі

БЕРЛІН, 30 мая. (ТАСС). Германскае інфармацыйнае бюро перадае паведамленне свайго карэспандэнта аб нападзе германскіх самалётаў на англійскія караблі ва ўсходняй частцы Міжземнага мора. У 29 мая англійскія караблі вышлі з Александрыі ў супрацьлегленай аднаго крэйсера першага класа і двух крэйсераў другога класа, намерваючыся прыняць узел у бах, якія адбыліся ў паўночнай частцы вострава Крэт. На поўдзень ад вострава англійскія караблі падарвалі атацы з боку германскіх самалётаў. На поўдзень ад вострава Мінос першыя атацы гер-

манскіх самалётаў заўважалі англійскія ваяўніцы караблі, якія былі рухаліся да Крэта. Не спадзячы на жорстка агонь зенітнай артылерыі праціўніка, германскія самалёты атакавалі крэйсер першага класа. На крэйсер была скінута бомба ў 500 кілаграмаў; усё адначасова пачаліся ўзр'яў. Крэйсер быў, як вядома, сур'езна патшкоджан. Неўзабаве крэйсер быў атакаван самалётамі і пачаў тануць. Іншыя караблі эскадры не маглі прыся на дапамогу патшкоджанаму крэйсеру, паколькі германскія самалёты атакавалі іх паслядоўна хвалямі.

Прыгаворы ваяннага трыбунала ва Францыі

ПАРЫЖ, 31 мая. (ТАСС). Агентства Гавас-001 паведамляе, што ваяны прыгаворы ў Каэрмон-Феране прыгаварыў да пакарання смерцю за дачунае да генерала да Голя 14 афіцэраў і ўнтар-афіцэраў катэрыяльнай арміі. Пяць чалавек прыгавораны да 20 год катаржных работ. Усе прыгавораны паводляюцца ваяны адзначыць, што Гронландыя можа адг-

апаца таго, прыгаворана да 2 год турэмнага заключэння, паводляюцца ваяннага звання і канфіскацыі маёмасці лейтэнант, камандаваўшы пастом Мадама на граніцы з Нідэрляндамі, за парушэнне безаласнасці дзяржавы і прапанаву ў карысць да Голя. Аналагічна абвінавачаны не прадаўжана раду афіцэраў і грамадзянскіх асоб у калоніях.

Будаўніцтва амерыканскіх ваяных баз у Грэнландыі

НЬЮ-ЁРК, 31 мая. (ТАСС). Паводле паведамлення агенства Асоцыяцыя Прэс, пасля бо пажы лінейным крэйсерам «Худ» і лінейна «Бісмарк» ЗША рашылі паскорыць будаўніцтва ваяных баз у Грэнландыі. Ваянна-марскія эксперты адзначаюць, што Грэнландыя можа адг-

рываць вялікую ролю ў справе абароны каявоў у Атлантыцы. Патрудзіюцца амерыканскія ваяныя караблі і самалёты, аперуючыя з баз у Грэнландыі, абдэчальна вылучэнне германскіх палётных лодак і рэйдэраў у Атлантычным акіяне.

Цяжкія матэрыяльныя ўмовы рабочых і служачых у Румыніі

БУХАРЕСТ, 31 мая. (ТАСС). Газета «Віа» паведамляе, што на адбыўшыся 28 мая ў Бухарэсце сходзе асадынаў машыністаў чыгуначнага прамоўна, гаворачы аб неабходнасці павялічыць зарплату, укаваюць, што ў некаторых машыністаў няма сродкаў для прахарчавання, і таму яны часта вымушаны працаваць галоднымі. Другі патрабававу, каб машыністам была ўстаноўлена зарплата, якой хала-б хоць на прахарчаванне і набыць

ворапакі і абутку. Паступны прамоўна гаварыў аб вялікай нястачы прамысловых машыністаў. Газета «Порунка вярэй» звартае ўвагу міністэрства працы на тое, што ў аддзяленні павядальнага тэлефоннага гаварыства служачыя працуюць у выключна дрэнных умовах, якія сасадзіваюць масавому распаўсюджанню захворванняў туберкулізам сярод іх.



На рапе Сісіа. Фото-агонт 1. Калонія.

ДОБРЫ ДЗЕНЬ, СТАЛІЦА БРАЦКАЙ БЕЛАРУСІ!

Одэжэ дзякаваць драматычны театр Рэвалюцыі воеў ужо ў трэці раз прыязджае на гастролях ў сталіцу брацкай Беларускай рэспублікі — Мінск. Першыя Беларускае дзяржаўнае ардыя Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычны театр вядуць на гастролях на Украіну, у г. Одэсу. Абявваючыся гастролі, мы абмяняваем нашымі воянтам, нашымі творчымі дасягненнямі.

ДЗЯРЖАУНАЯ ПАЗЫКА УМАЦАВАННЯ АБОРОНЫ САЮЗА ССР

14-ты тымж Пазыкі Умацавання Абароны Саюза ССР адбыўся 24 і 25 мая ў г.р. Омску. Было разыграно 320.650 выйгрышаў на суму 52.051.300 рублёў. Выйгрышы прыпалі на наступныя нумары серый і аблігацый на ўсёх 53-х разрадах бэйспрыбітшага вышуксу пазыкі. У суму выйгрыша ўключаецца пазыкавыя кошт аблігацый.

Table with 10 columns: 1-10 серый, 11-20 серый, 21-30 серый, 31-40 серый, 41-50 серый, 51-60 серый, 61-70 серый, 71-80 серый, 81-90 серый, 91-100 серый. Rows contain numerical data for each category.

Кожны раз, калі я прыязджаю ў Мінск — у сталіцу Беларускай савецкай рэспублікі, душа мая напаяецца радасцю. Я ведаю Мінск яшчэ з 1906 года. У тэатральным свеце таты пра яго заварылі, што гэта мёртвы горад.

Мы прыехалі шпіер у новы Мінск, у якім набачаны тэатры растуць новыя будыны, школы, фабрыкі, заводы, у якім зазвезда народная творчасць, расцілі навука, мастацтва.

Велічаны рост сацыялістычнай культуры брацкай рэспублікі вялікага Саюза Савецкага абавязвае нас — рабочыма мастацтваў — з года ў год ствараць усё больш каштоўныя паступкі, усё больш удасканалення мастацкіх вобразаў. Прадстаўляючы сустрэча з працоўнымі Мінска ахвартвае наш калектыў радасным хваляваннем і пачуццём вялікай адказнасці.

Пастырычна п'еса лаўрэата Славянскай праміі, акадэміка ардынаенса Карнейчука «Багдан Хмельніцкі», яго п'еса «У ступах Украіны», «Лес Остроўска», «Каварства і любоў» Шыпера, «200.000» Пшамала-Алейска, п'еса маладога украінскага драматурга Герасімска «Легенда» — воеў апошнія капітальныя работы Одэскага тэатра Рэвалюцыі.

У гэтых спектаклях мы зможам паказаць мінскай грамадасці лепшыя ўзоры творчасці вядучых майстраў і рэспубліканскай моладзі нашай тэатра.

Тры год, прапінуючы пасля апошняй пазыкі ў Мінск, не адгадзілі ў нашай памяці і ў нашых сэрцах пільны успаміны аб тэатральным зале, залючэнным працоўнымі Мінска, які з глыбокай любоўю адпачыўся да нашага украінскага сацыялістычнага мастацтва, да нашых паступкаў. Мы ніколі не забудзем і той траўдынай крыткі, якая накіроўвала і нахлянула нас. І сёння мы асабліва рады прыдзяляць сустрэчы.

Гарачае прыняцце працоўнымі Мінска! А. Е. МЕШЧЕРСКАЯ, заслужаная артыстка УССР.

Памінашанне Дзяржаўнага ўрайскага тэатра БССР. ГАСТРОЛІ ДЗЯРЖАўНАГА ПОЛЬСКАГА ТЭАТРА БССР. 1 і 2 чэрвеня А. Фрэдэра. ПОМСКА Рэжысёр А. Юно. Пачатак у 8 г. веч. Выезды ў касе тэатра. Тэл. 24-122.

ДЗЯРЖАўНЫ ОРДЭНА ЛЕНІНА ВЕЛІКІ ТЭАТР ОПЕРЫ І БАЛЭТА БОСР. АПОШНІ ОПЕТАКЛІ СЕЗОНА 1940-1941. ПРОМ'ЕРА «СКАЗЫ ГОМАНА» Музыка Оффенбаха, опера ў 3-х дзеях з прап'ямі і эпілогам.

Памінашанне Першага Беларускага дзяржаўнага ардыя Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра ГАСТРОЛІ ОДЭСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА «КРАІНСКАГА ТЭАТРА РЕВАЛЮЦЫІ» 3 і 4 чэрвеня. Лаўрэат Сталінскай праміі, ардыя апонос А. Карнейчук. БАГДАН ХМЕЛНІЦКІ

Памінашанне Першага Беларускага дзяржаўнага ардыя Працоўнага Чырвонага Сцяга драматычнага тэатра ГАСТРОЛІ ОДЭСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА «КРАІНСКАГА ТЭАТРА РЕВАЛЮЦЫІ» 3 і 4 чэрвеня. Лаўрэат Сталінскай праміі, ардыя апонос А. Карнейчук. БАГДАН ХМЕЛНІЦКІ

РАДЫЁПРАГРАМЫ 2 ЧЭРВЕНА, ПАНЯДЗЕЛАК Ст. РБ-10 00.07—Эстрадыны канцэрт. 17.00—Перадача для п'ерадчы і ст. школынаў. Я. Колае «У дэкады» 18.00—Транскацыя перадача са ступіцы м. Комітэра. 18.15—Песні аб сацыялістычнай радасце. 19.30—Ваяныя песні Чырвонай Арміі. 20.00—Літ. мус. перадача. М. Ю. Лермантаў — «Хаджы Абрэх». 20.45 — Гутарка для прыжыццельна. 21.00—Кальна — араторыя «Емельян Пугачоў».

ЗАПОМНІЦЕ! УСЕ КНИЖНЫЯ МАГАЗЫНЫ КОІЗА КІЕВІКІ У ШКОЛАХ КУПАЮЦЬ ПРАДОУХ ПАТРАЎНІКІ ПАДРУЧНІКІ ПРАДАВАНЦЕ ПАТРАЎНІКІ СТАБІЛЬНЫЯ ПАДРУЧНІКІ

МІНСКІ ДЗЯРЖАўНЫ ПОЛІТЭХНІКУМ аб'яўляе прыём студэнтаў НА І КУРС УСІХ АДЗІЛЕННЯў І СПЕЦІЯЛІЗАЦЫІ НА 1941/42 ВУЧЭБНЫ ГОД У КОЛЬКАСЦІ 350 ЧАЛВЕКА. Політэхнікум рыхтуе: ТОРФА-МЕХАНІЧНАЕ АДЗІЛЕННЕ — тэхнікаў па экскаляцый, будаўніцтва і механізіцы торфаваздаў; ПІРАТЭХНІЧНАЕ АДЗІЛЕННЕ — гідратэхнікаў па будаўніцтва каналаў, рэгуляванню рон. будаўніцтва ірастварэння; ЭЛЕКТРАТЭХНІЧНАЕ АДЗІЛЕННЕ — тэхнікаў на мантаж і эксплаатацыі высокавольтных ліній, установак і машынаў ТЭС; ТАНАГРАФІЧНАЕ АДЗІЛЕННЕ — тэхнікаў па правядзенню таняграфічных адказаў і пошукаў. Тэрмін навуцтва ў політэхнікуме ад 2 год да 3 год 10 месяцаў, у вадэсансі ад спецыяльнасці.

ТЭХНІКУМ РЫХТУЕ ЭКАНАМІСТАў-СТАТЫСТЫКАў І ЭКАНАМІСТАў-БУХГАЛТАРАў. ТЭХНІКУМ МАЕ ДВА АДЗІЛЕННЯў: СТАТЫСТЫЧНАЕ І БУХГАЛТАРСКАЕ. Тэрмін навуцтва 3 год. У тэхнікум прамавоцца асобы ва ўзросце ад 15 да 30 год, з адвучэннем не ніжэй 7 класаў. Пачатак заняткаў 3 і верасня. Прыёмныя іспыты на 15 жніўня. Прыёмныя іспыты з 1 чэрвеня з 15 чэрвеня па 15 жніўня. Занятыя навуцтва на імя дзяржэатэха і прыкладнае: паводляюцца аб агульнай, паводляюцца аб спецыяльнай, дасядаць става адукацыі і трох аверальных фотакартак (дакументы прамавоцца толькі ў арыгіналах). Прыёмныя іспыты з 16 па 26 жніўня на наступных прадметах: на беларускай і рускай мовах (руска — дыктант), арыфметыка (агульна і п'есмова), алгебра (агульна і п'есмова), геаграфія і Канстытуцыя ССР. УВАГА! Асобы, скончыўшы 8 і 9 класаў сярэдняй школы, трымаюць іспыты толькі па рускай мове (п'есмова) і арыфметыцы (п'есмова). П'ята за навуцце і ступенды навуцтваюцца згодна паставы СМК ССР. Тры тэхнікуме воеў студэнтскага стаява. Інагарадыны прамавоцца інагарадыны. Пачатак заняткаў 1 верасня. За дасядачы звартацца на адрасу: г.р. Мінск, Берасіцкая, 3. Тэлефон 22-868. ДЫРКІЯ.

МІНСКІ ЭКАНАМІКА-СТАТЫСТЫЧНАГ ТЭХНІКУМ аб'яўляе прыём студэнтаў НА 1941/42 ВУЧЭБНЫ ГОД. ТЭХНІКУМ РЫХТУЕ ЭКАНАМІСТАў-СТАТЫСТЫКАў І ЭКАНАМІСТАў-БУХГАЛТАРАў. ТЭХНІКУМ МАЕ ДВА АДЗІЛЕННЯў: СТАТЫСТЫЧНАЕ І БУХГАЛТАРСКАЕ. Тэрмін навуцтва 3 год. У тэхнікум прамавоцца асобы ва ўзросце ад 15 да 30 год, з адвучэннем не ніжэй 7 класаў. Пачатак заняткаў 3 і верасня. Прыёмныя іспыты на 15 жніўня. Занятыя навуцтва на імя дзяржэатэха і прыкладнае: паводляюцца аб агульнай, паводляюцца аб спецыяльнай, дасядаць става адукацыі і трох аверальных фотакартак (дакументы прамавоцца толькі ў арыгіналах). Прыёмныя іспыты з 16 па 26 жніўня на наступных прадметах: на беларускай і рускай мовах (руска — дыктант), арыфметыка (агульна і п'есмова), алгебра (агульна і п'есмова), геаграфія і Канстытуцыя ССР. УВАГА! Асобы, скончыўшы 8 і 9 класаў сярэдняй школы, трымаюць іспыты толькі па рускай мове (п'есмова) і арыфметыцы (п'есмова). П'ята за навуцце і ступенды навуцтваюцца згодна паставы СМК ССР. Тры тэхнікуме воеў студэнтскага стаява. Інагарадыны прамавоцца інагарадыны. Пачатак заняткаў 1 верасня. За дасядачы звартацца на адрасу: г.р. Мінск, Берасіцкая, 3. Тэлефон 22-868. ДЫРКІЯ.

РАДЫЁПРАГРАМЫ 3 ЧЭРВЕНА, АСТРАК Ст. РБ-10 00.07—1. Пасля С. Герры. 2. Канцэрт беларускай музыкі захадне-беларускіх кампазітараў. 10.00—Перадача для даччы — «Сябры школы». 10.10—Перадача для мал. школынаў. «Ваяны дзень». 11.00—Лекцыя «Партыя большавікаў на чале ўладзе (для навуцтва і ст. школынаў)». 11.15—Патраўна перадача. 11.45—Патраўна перадача. 12.00—Лекцыя «Сябры школы». 12.15—Патраўна перадача. 12.30—Лекцыя «Сябры школы». 12.45—Патраўна перадача. 13.00—Лекцыя «Сябры школы». 13.15—Патраўна перадача. 13.30—Лекцыя «Сябры школы». 13.45—Патраўна перадача. 14.00—Лекцыя «Сябры школы». 14.15—Патраўна перадача. 14.30—Лекцыя «Сябры школы». 14.45—Патраўна перадача. 15.00—Лекцыя «Сябры школы». 15.15—Патраўна перадача. 15.30—Лекцыя «Сябры школы». 15.45—Патраўна перадача. 16.00—Лекцыя «Сябры школы». 16.15—Патраўна перадача. 16.30—Лекцыя «Сябры школы». 16.45—Патраўна перадача. 17.00—Лекцыя «Сябры школы». 17.15—Патраўна перадача. 17.30—Лекцыя «Сябры школы». 17.45—Патраўна перадача. 18.00—Лекцыя «Сябры школы». 18.15—Патраўна перадача. 18.30—Лекцыя «Сябры школы». 18.45—Патраўна перадача. 19.00—Лекцыя «Сябры школы». 19.15—Патраўна перадача. 19.30—Лекцыя «Сябры школы». 19.45—Патраўна перадача. 20.00—Лекцыя «Сябры школы». 20.15—Патраўна перадача. 20.30—Лекцыя «Сябры школы». 20.45—Патраўна перадача. 21.00—Лекцыя «Сябры школы». 21.15—Патраўна перадача. 21.30—Лекцыя «Сябры школы». 21.45—Патраўна перадача. 22.00—Лекцыя «Сябры школы». 22.15—Патраўна перадача. 22.30—Лекцыя «Сябры школы». 22.45—Патраўна перадача. 23.00—Лекцыя «Сябры школы». 23.15—Патраўна перадача. 23.30—Лекцыя «Сябры школы». 23.45—Патраўна перадача. 24.00—Лекцыя «Сябры школы». 24.15—Патраўна перадача. 24.30—Лекцыя «Сябры школы». 24.45—Патраўна перадача. 25.00—Лекцыя «Сябры школы». 25.15—Патраўна перадача. 25.30—Лекцыя «Сябры школы». 25.45—Патраўна перадача. 26.00—Лекцыя «Сябры школы». 26.15—Патраўна перадача. 26.30—Лекцыя «Сябры школы». 26.45—Патраўна перадача. 27.00—Лекцыя «Сябры школы». 27.15—Патраўна перадача. 27.30—Лекцыя «Сябры школы». 27.45—Патраўна перадача. 28.00—Лекцыя «Сябры школы». 28.15—Патраўна перадача. 28.30—Лекцыя «Сябры школы». 28.45—Патраўна перадача. 29.00—Лекцыя «Сябры школы». 29.15—Патраўна перадача. 29.30—Лекцыя «Сябры школы». 29.45—Патраўна перадача. 30.00—Лекцыя «Сябры школы». 30.15—Патраўна перадача. 30.30—Лекцыя «Сябры школы». 30.45—Патраўна перадача. 31.00—Лекцыя «Сябры школы». 31.15—Патраўна перадача. 31.30—Лекцыя «Сябры школы». 31.45—Патраўна перадача. 32.00—Лекцыя «Сябры школы». 32.15—Патраўна перадача. 32.30—Лекцыя «Сябры школы». 32.45—Патраўна перадача. 33.00—Лекцыя «Сябры школы». 33.15—Патраўна перадача. 33.30—Лекцыя «Сябры школы». 33.45—Патраўна перадача. 34.00—Лекцыя «Сябры школы». 34.15—Патраўна перадача. 34.30—Лекцыя «Сябры школы». 34.45—Патраўна перадача. 35.00—Лекцыя «Сябры школы». 35.15—Патраўна перадача. 35.30—Лекцыя «Сябры школы». 35.45—Патраўна перадача. 36.00—Лекцыя «Сябры школы». 36.15—Патраўна перадача. 36.30—Лекцыя «Сябры школы». 36.45—Патраўна перадача. 37.00—Лекцыя «Сябры школы». 37.15—Патраўна перадача. 37.30—Лекцыя «Сябры школы». 37.45—Патраўна перадача. 38.00—Лекцыя «Сябры школы». 38.15—Патраўна перадача. 38.30—Лекцыя «Сябры школы». 38.45—Патраўна перадача. 39.00—Лекцыя «Сябры школы». 39.15—Патраўна перадача. 39.30—Лекцыя «Сябры школы». 39.45—Патраўна перадача. 40.00—Лекцыя «Сябры школы». 40.15—Патраўна перадача. 40.30—Лекцыя «Сябры школы». 40.45—Патраўна перадача. 41.00—Лекцыя «Сябры школы». 41.15—Патраўна перадача. 41.30—Лекцыя «Сябры школы». 41.45—Патраўна перадача. 42.00—Лекцыя «Сябры школы». 42.15—Патраўна перадача. 42.30—Лекцыя «Сябры школы». 42.45—Патраўна перадача. 43.00—Лекцыя «Сябры школы». 43.15—Патраўна перадача. 43.30—Лекцыя «Сябры школы». 43.45—Патраўна перадача. 44.00—Лекцыя «Сябры школы». 44.15—Патраўна перадача. 44.30—Лекцыя «Сябры школы». 44.45—Патраўна перадача. 45.00—Лекцыя «Сябры школы». 45.15—Патраўна перадача. 45.30—Лекцыя «Сябры школы». 45.45—Патраўна перадача. 46.00—Лекцыя «Сябры школы». 46.15—Патраўна перадача. 46.30—Лекцыя «Сябры школы». 46.45—Патраўна перадача. 47.00—Лекцыя «Сябры школы». 47.15—Патраўна перадача. 47.30—Лекцыя «Сябры школы». 47.45—Патраўна перадача. 48.00—Лекцыя «Сябры школы». 48.15—Патраўна перадача. 48.30—Лекцыя «Сябры школы». 48.45—Патраўна перадача. 49.00—Лекцыя «Сябры школы». 49.15—Патраўна перадача. 49.30—Лекцыя «Сябры школы». 49.45—Патраўна перадача. 50.00—Лекцыя «Сябры школы». 50.15—Патраўна перадача. 50.30—Лекцыя «Сябры школы». 50.45—Патраўна перадача. 51.00—Лекцыя «Сябры школы». 51.15—Патраўна перадача. 51.30—Лекцыя «Сябры школы». 51.45—Патраўна перадача. 52.00—Лекцыя «Сябры школы». 52.15—Патраўна перадача. 52.30—Лекцыя «Сябры школы». 52.45—Патраўна перадача. 53.00—Лекцыя «Сябры школы». 53.15—Патраўна перадача. 53.30—Лекцыя «Сябры школы». 53.45—Патраўна перадача. 54.00—Лекцыя «Сябры школы». 54.15—Патраўна перадача. 54.30—Лекцыя «Сябры школы». 54.45—Патраўна перадача. 55.00—Лекцыя «Сябры школы». 55.15—Патраўна перадача. 55.30—Лекцыя «Сябры школы». 55.45—Патраўна перадача. 56.00—Лекцыя «Сябры школы». 56.15—Патраўна перадача. 56.30—Лекцыя «Сябры школы». 56.45—Патраўна перадача. 57.00—Лекцыя «Сябры школы». 57.15—Патраўна перадача. 57.30—Лекцыя «Сябры школы». 57.45—Патраўна перадача. 58.00—Лекцыя «Сябры школы». 58.15—Патраўна перадача. 58.30—Лекцыя «Сябры школы». 58.45—Патраўна перадача. 59.00—Лекцыя «Сябры школы». 59.1